

Ліквідатар ААТ “Ашмяны-Лён” – ТАА “Мамрам” - аб’яўляе аб правядзенні паўторнага аукцыёну па продажу будынкаў:

- прадавец – ААТ “Ашмяны-Лён” (УНП 500117073);
- арганізатар аукцыёну – ТАА “Мамрам”;
- форма правядзення – аукцыён;

Лот №	Назва	Год	Стартавы кошт, руб.
1.	Капітальная будова – будынак апрацоўваючай прамысловасці іншага прызначэння, <u>найменне – гаражы</u> , інв.№ 440/С-12681, агульная плошча 540,00 м.кв. размешчаны па адрасе:Гродзенская вобл., Ашмянскі р-н., г. Ашмяны, вул. Ільнозавадская, 3/3 зямельны надзел з кадастравым нумарам 424950100001003308 плошчай 0,7019 га, прадстаўленага на праве пастаяннага карыстання	1995	32 460,00
2.	Капітальная будова – будынак шматфункцыянальны, найменне – <u>блок дапаможных памяшканняў</u> , інв.№ 440/С-10212, агульная плошча 530,70 м размешчаны па адрасе:Гродзенская вобл., Ашмянскі р-н., г. Ашмяны, вул.Ільнозавадская, 3 зямельны надзел з кадастравым нумарам 424950100001003309 плошчай 0,3248 га, прадстаўленага на праве пастаяннага карыстання	2012	37 500,00
3.	Капітальная будова – будынак нежылы, найменне – <u>склад сямян</u> , інв.№ 440/227-8, агульная плошча 459,20 м.кв. Капітальная будова – будынак апрацоўваючай прамысловасці іншага прызначэння, найменне – <u>будынак пажарнага паста (прахадная)</u> , інв.№ 440/С-9786, агульная плошча 16,40 м.кв. размешчаны па адрасе:Гродзенская вобл., Ашмянскі р-н., г. Ашмяны, вул. Ільнозавадская, 3 зямельны надзел з кадастравым нумарам 424950100001002028 доля 0,7019/17,4685 га, прадстаўленага на праве пастаяннага карыстання	1963 1968	43 200,00 2 880,00
	<b>Агульны кошт лоту</b>		<b>46 080,00</b>
4.	Капітальная будова – будынак апрацоўваючай прамысловасці іншага прызначэння, найменне – <u>бытавы корпус</u> , інв.№ 440/С-12680, агульная плошча 1844,60 м.кв. Капітальная будова – будова спецыялізаваная вадагаспадарчага прызначэння, найменне – <u>воданпорная вежа</u> , інв.№ 440/С-12818, агульная плошча 4,70 м.кв. размешчаны па адрасе:Гродзенская вобл., Ашмянскі р-н., г. Ашмяны, вул. Ільнозавадская, 3 зямельны надзел з кадастравым нумарам 424950100001002028 доля 0,99/17,4685 га, прадстаўленага на праве пастаяннага карыстання	1981 1981	334 200,00 2 820,00
	<b>Агульны кошт лоту</b>		<b>337 020,00</b>
5.	Капітальная будова – будынак адміністрацыйна-гаспадарчы, найменне – <u>адміністрацыйны будынак</u> , інв.№ 440/С-12710, агульная плошча 460,50 м.кв. Капітальная будова – будынак апрацоўваючай прамысловасці іншага прызначэння, найменне – <u>будынак склепу-ледніку</u> , інв.№ 440/С-12743, агульная плошча 57,20 м.кв. размешчаны па адрасе:Гродзенская вобл., Ашмянскі р-н., г. Ашмяны, вул. Ільнозавадская, 3 зямельны надзел з кадастравым нумарам 424950100001002028 доля 0,7019/17,4685 га, прадстаўленага на праве пастаяннага карыстання	1982 1964	93 600,00 3 480,00
	<b>Агульны кошт лоту</b>		<b>97 080,00</b>
6.	Капітальная будова – будынак спецыялізаваны апрацоўваючай прамысловасці , найменне – <u>шоха №4</u> , інвентарны нумар 440/С-9790, агульная плошча 3 412,4 м.кв.	1982	54 000,00

размешчаны па адрасе:Гродзенская вобл., Ашмянскі р-н., г. Ашмяны, вул.Льнозавадская, 3 зямельны надзел з кадастравым нумарам 424950100001002028 доля 1,6/17,4685 га, прадстаўленага на праве пастаяннага карыстання		
---	--	--

- **крок аўкцыёну – 5% стартавага кошту;**
- **мінімальны кошт не можа быць меншым за вызначаны ў дадзенай аб’яве;**
- **задатак – 10% стартавага кошту ўносіцца на рахунак ААТ “Ашмяны-Лён” №ВУ21ВАРВ30124826100640000000 у ААТ “БелАПБ”, БИК ВАРВВУ2Х, УНП 500117073, апошні дзень аплаты задатку і афармлення заявы на ўдзел у таргах – 14.05.2019г;**
- **вяртанне сумы задатку праводзіцца на працягу пяці дзён з дня правядзення аукцыёну;**
- **таргі праводзяцца 15.05.2019г. у 11.00 па адрасе г. Ліда, вул. Фурманова, 37В;**
- **адказ ад удзелу ў таргах прымаецца да 14.05.2019г;**
- **для ўдзелу ў аукцыёне прадастаўляюцца – плацёжнае даручэнне аб аплаце задатку, копія пасведчання аб рэгістрацыі, копія статуту, даручэнне альбо загад аб прызначэнні кіраўніка;**
- **пры прызнанні таргоў неадбыўшыміся праз наяўнасць толькі адной заяўкі адзіны ўдзельнік мае права набыць аб’ект за стартавы кошт, павялічаны на 5%;**
- **дамова куплі-продажу з пераможцам таргоў падпісваецца ў дзень правядзення аукцыёну;**
- **аплата на працягу 20 (дваццаці) дзён з моманту падпісання дамовы куплі-продажу;**
- **перадача аб’екта праз 20 (дваццаці) дзён з моманту падпісання дамовы (пасля 100% аплаты);**
- **тэлефон для даведак: +375-29-644-33-60 (Велком), [list@mamram.by](mailto:list@mamram.by)**
- **[www.mamram.by](http://www.mamram.by) ; <https://vk.com/mamram.belarus>**

**Ліквідатар -  
дырэктар ТАА “Мамрам”**

**А.І.Ходар**